

Алесь СУША

# Пераасэнсаванне Статута ВКЛ у кантэксце кніжнай культуры Беларусі

16 сакавіка 2020 года ў Музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэki Беларусі адкрылася выставка "Правобраз еўрапейскай Канстытуцыі", прымеркаваная да Дня Канстытуцыі. Яна стала лагічным працягам выставы "Шлях да Канстытуцыі", што прайшла ў Музеі кнігі ў сакавіку — красавіку 2019 года. Правядзенне гэтых выстаў рагытэтаў з'яўляеца падставай зварнуць увагу на адзін з найважнейшых помнікаў прававой і кніжнай культуры Беларусі — Статут ВКЛ.

Статут ВКЛ з'яўляеца адным з найлепш даследаваных айчынных выданняў XVI ст., якому прысвечана тысяча публікаций айчынных і замежных аўтараў. Пры гэтым публікацыі айчынных навукоўцаў (Я.Юхо<sup>1</sup>, Т.Доўнар<sup>2</sup>, Г.Галенчанкі<sup>3</sup>, А.Радамана<sup>4</sup>, У.Падалінска-га<sup>5</sup>, Л.Голубевай<sup>6</sup>, Г.Праневіча<sup>7</sup>, В.Галубовіча<sup>8</sup> і інш.) грунтоўна дапаўняюць працы замежных (С.Лазуткі<sup>9</sup>, У.Мякішава<sup>10</sup>, Ю.Бардаха<sup>11</sup>, С.Вансевічуса<sup>12</sup> і інш.). Сучасныя даследчыкі здолелі зрабіць прынцыпова новы крок у кірунку вывучэння Статута ВКЛ, якое распачалося больш за стагоддзе таму ў працах І.Лапо<sup>13</sup>, Ф.Леантовіча<sup>14</sup>, І.Маліноўскага<sup>15</sup>, С.Пташыцкага<sup>16</sup> і інш.

Аднак пры гэтым ён звычайна фігуруе толькі ў асобных аспектах і кантэкстах — як прававы акт, як гісторычна крыніца, як помнік палітычнай культуры, як сведчанне ўзору развіцця беларускай мовы ў тагачасным грамадстве, нават як твор графічнага мастацтва, але яго комплексная ацэнка як кніжнага помніка дагэтуль не зроблена.

Да таго ж у пераважнай большасці выпадкаў Статут ВКЛ успрымаецца як нешта статычнае, узніклае ў 1588 г. на старабеларускай мове і выдадзенае віленскай друкарнай братоў Мамонічаў пры падтрымцы канцлера Льва Сапегі. Пры гэтым звычайна не бярэцца ў разлік працяглага гісторыя бытавання Статута, яго

афіцыйнага выкарыстання на працягу двух з паловай стагоддзяў, шматлікіх перакладаў, перавыданняў, дапрацовак і дапаўненніяў.

Сёння ў масавую свядомасць праз публікацыі навукоўцаў<sup>17</sup> прыходзіць асэнсаванне таго факту, што дзяякуючы з'яўленню Статута ВКЛ насы продкі былі аднымі з першых у свеце, хто займеў канстытуцынае заканадаўства. Статут ВКЛ, складзены па-беларуску і зацверджаны ў 1588 г., меў многія рысы сапраўднай Канстытуцыі і пры гэтым ўяўляў сабой кадыфікаваны звод асноўных законаў краіны. У сувязі з гэтым надзвычай важным выглядае асэнсаванне Статута ВКЛ як доўгатрываючай і зменлівой з'явы ў кантэксце яго пашырэння праз шматлікія выданні і рукапісы, а таксама пераклады на іншыя мовы.

Як вядома, Статут ВКЛ выдаваўся не раз. Прывілей на яго выданне атрымаў асаўбіст Л.Сапега, які меў права выдаць яго ў любой друкарні, але выбар свой спыніў на віленскай друкарні Мамонічаў (з гэтага часу ў выданнях Мамонічаў ён пачаў называцца "звірхним паном друкарні"<sup>18</sup>). Менавіта тут у 1588, каля 1592—1593 і каля 1600 гг. выйшлі першыя тры выданні Статута на старабеларускай мове. Прычым усе тры пад адным — 1588 годам, што таксама мае пэўнае значэнне для даследчыкаў кніжнай культуры Беларусі.

## СУША Аляксандар Аляксандравіч.

Намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэki Беларусі, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістай, кандыдат культуралогіі. Нарадзіўся ў 1982 г. у Мінску. У 2005 г. закончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці "культуралогія", у 2007 г. — Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, у 2008 г. — аспірантуру БДУ культуры і мастацтваў. У 2009 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме "Культурная спадчына грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў кантэксце дыхатаміі "Усход—Захад". Займаеца вывучэннем гісторыі кніжнай культуры Беларусі, працэсаў фарміравання і выкарыстання культурнай спадчыны, пытанняў міжкультурнага ўзаемадзеяння. Аўтар больш за 250 навуковых публікаций, складальнік шэрагу друкаваных і электронных выданняў па пытаннях культуры Беларусі. Ініцыятар і каардынатор факсімільнага ўзнаўлення многіх кніжных помнікаў.



Першае выданне, якое мела загаловак "Статут Великого Князтва Литовскага // от наясне/й/шого г/о/с/по/д/а/ра короля его м/и/л/о/сти//Жикимоньта третьего на коронацыи // в Кракове выданый року // 1588. // Друковано в великом месте Віленском, // в друкарни дому Мамоничов. // З ласки и прывилья короля его м/и/л/о/сти//". На вялікі жаль, не захавалася ні аднаго поўнага асобніка першага выдання: усе з захаваных — дэфектныя<sup>19</sup>. У поўным асобніку павінна быць каля 317 аркушаў (40 ненумараваных аркушаў і 554 нумараваных старонак), з улікам памылак у пагінацыі (адсутнічаюць старонкі 42, 460—479, двойчы пранумараваныя старонкі 271, 279, 498) — 308 аркушаў. Некаторыя асобнікі першага выдання ўключаюць дзве старонкі памылак друку — "Омылки, которы трафіліся в друку. Так сабе читай и разумей"<sup>20</sup>. Фармат аркушаў — 2° з наборам 225x140 мм. У выданні маюцца кустоды, літарныя сігнатуры. Ужо ў гэтым першым выданні для лепшага візуальнага ўспрыння друк ажыццяўляўся ў дзве фарбы — чорную і чырвоную.

Наклад першага выдання быў хутка вычарпаны, і Л. Сапега прыняў рашэнне рыхтаваць перавыданне. У 1592 г. у адным з лістоў ён адзначаў: "Мы неяк складаем выпраўленне Статута, шмат цяжкасцей даволі упартых, некалькі неразумных, усе пагадзіліся ў адным, каб апаніраваць нават самаму лепшаму. Часам самі не ведаюць, чаго хочуць..."<sup>21</sup>. З гэтых слоў становіцца відавочным, што праца над Статутам працягвалася (прычым калегіяльна) пасля першага выдання, а яго тэкст рэдагаваўся.

Другое і трэцяе выданні маюць нязначныя адрозненні ад першага ў афармленні тытульнага аркуша (напрыклад, у другім выданні герб ВКЛ зменшаны пад каронай, а не пер'ямі, дададзена цытата з Бібліі, ёсць памылка ў прозвішчы выдаўцу), а таксама ў наборы тэксту. У цэлым жа выданні падобныя да першага: тытульны аркуш, дадаткі, рэестр або змест, асноўны тэкст<sup>22</sup>. На тытульным аркушы кожнага з іх указаная дата "1588", у сувязі з чым нярэдка ўзнікае блытаніна паміж асобнымі выданнямі, адрозніць якія між сабой даследчыкі нярэдка не могуць.

Першыя выданні Статута ВКЛ на польскай мове пабачылі свет у друкарні Лявона Мамоніча ў 1614, 1619 і каля 1623 г., прычым у апошнім былі захаваны выхадныя звесткі папярэдняга (з датай "1619"). Выданні Статута на польскай мове мелі новыя тытульныя аркушы, прысвячэнні, алфавітныя рэестры, складзеныя С. Галянскім. Паводле тлумачэння перакладчыка, далучаных да выдання, пераклад быў зроблены са старабеларускай мовы даслоўна, каб забяспечыць дакладнасць перакладу, а не прыгажосць слова.

Выданне 1614 г. з'яўлялася толькі перакладам і не ўтрымлівала каментароў. Перавыданне 1619 г. ужо прадстаўляла сабой не толькі пераклад, але і сур'ёзную юрыдычную дапрацоўку. Яна датычылася не нормаў Статута, а каментароў, якія былі змешчаны да большасці артыкулаў. Для парайнання ў заўгадах пазначаліся спасылкі на заканадаўчыя акты Поль-

скага Каралеўства паводле Статута Гербурта (Вісліцкі Статут, пастановы Уладзіслава Ягайлы 1423 г., звычай Krakauскай зямлі 1505 г. і інш.), а таксама пастановы соймавых канстытуцый<sup>23</sup>. Аднак адсылак да іншых артыкулаў самога Статута выданне не ўтрымлівала. У гэтыя выданні ўнесены таксама пранумараваныя параграфы, што рабіла больш зручным практычнае карыстанне Статутам. Гэта праца (як і складанне супастаўлення) зроблена знаўцам права Б. Гаўлавіцкім.

Наступнае польскамоўнае выданне было падрыхтавана паводле рашэння сойма і каралеўскага прывілею ўжо пасля смерці Л. Сапегі. Яно выйшла ў варшавскай каралеўскай друкарні П. Элерта ў 1648 г. (з прысвячэннем каралю польскаму і вялікаму князю літоўскаму Уладзіславу IV). З-за яго высокага зацвярджэння яго часам называюць першым афіцыйным выданнем Статута на польскай мове<sup>24</sup>. Яно было дапрацавана і змястоўна: паводле даручэння малярха ў яго склад былі ўключаны соймавыя канстытуцыі па 1647 г.

У далейшым Статут друкаваўся ў Віленскай акадэмічнай друкарні (1693, 1744, 1780. (апошняе з датай "1744") 1786 гг.), акадэмічнай друкарні ў Познані (1698, 1786 гг.) і друкарні А. Марціноўскага ў Вільні (1819 г.). Гэтыя выданні збольшага захавалі структуру выдання 1619 г. і яго каментары. Унутраныя спасылкі на іншыя артыкулы з'явіліся толькі ў выданні 1648 г. і захаваліся ў наступных перавыданнях<sup>25</sup>. Гэта рабіла працу праўнікаў больш зручнай.

Надзвычай каштоўны таксама падрыхтаваны ўдзюх частках варыяント выдання Статута ВКЛ, зроблены ў Санкт-Пецярбургу паралельна на польскай і рускай мовах у 1811 г. Што харэктэрна, пераклад на рускую мову рабіўся не са старабеларускіх выданняў канца XVI ст., а з пазнейшых, крыху змененых польскамоўных выданняў Віленскай акадэмічнай друкарні XVIII ст. Гэта ў некаторай ступені можа выглядаць дзіўным. Аднак трэба прызнаць, што менавіта польскамоўная версія Статута стала найбольш пазнавальнай і найшырэй выкарыстанай на беларускіх землях у папярэдняй стагоддзі. Да таго ж яна мела важныя змястоўныя змены, якія былі прынцыповымі пры выкарыстанні Статута.

На працягу афіцыйнага дзеяння Статута ВКЛ яго выданні актыўна выкарыстоўваліся. Трэба адзначыць, што як звод законаў Статут дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі і некаторых сумежных краёў не толькі ў перыяд існавання ВКЛ, але і пасля далучэння беларускіх земель да Расійскай Імперыі і захоўваў сваю правамоцнасць ў Віцебскай і Магілёўскай губернях да 1831 г., а ў Віленскай, Мінскай і Гродзенскай — да 1840 г.

Вялікую каштоўнасць маюць таксама выданні Статута ВКЛ, што пабачылі свет ужо пасля спынення яго дзеяння. Напрыклад, рэдкім і важным з'яўляецца апублікаванае ў Маскве на мове арыгіналу — старабеларускай — выданне Імператарскага Маскоўскага таварыства гісторыі і старожытнасцей расійскіх 1854 г. У далейшым рабілася нямала новых публікаций, але усе яны ўжо разглядалі Статут ВКЛ як гістарычную крыніцу, бо як прававы акт ён скончыў сваё дзеянне.



У наш час выйшла нямана новых выданняў Статута. Сярод іх варта адзначыць публікацыю 1989 г., прымеркаваную да 400-годдзя Статута ВКЛ 1588 г.<sup>26</sup>. Гэтае выданне стала першай спробай рэпрывнага ўзнайлення поўнага тэксту Статута. Яно ўключае нарыс "Сацыяльна-гістарычны ўмовы ўзнікнення Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 года", моцна зменшаныя выявы арыгінальных старонак Статута, транслітарацыю арыгінальнага тэксту і яго пераклад на рускую мову, а таксама энцыклапедычны даведнік з 820 артыкулаў, паартыкульны каментар, тэрміналагічны і імянны паказальнікі. Сярод іншага там змешчаны артыкулы пра крыніцы Статута і іншыя прававыя акты і дакументы XV—XVI стст., пра гісторыю падрыхтоўкі і выдання Статута, яго паліграфічныя і мастацкія асаблівасці. Шэраг артыкулаў прысвечаны выкарыстанню, збераганню і гісторыі даследавання Статута.

**Займаючыся вывучэннем перавыданняў Статута, важна звярнуць увагу і на яго вытокі, перадумовы і кантэкст яго ўзнікнення, зрабіць па-раўнаўчы аналіз (не толькі ў прававым, але і ў кнігазнаўчым зрезе) з папярэднімі і наступнымі рэдакцыямі і выданнямі Статутаў, Канстытуцый і іншых прававых зводаў.** Як вядома, Статут ВКЛ 1588 г. нярэдка называюць Трэцім Статутам, паколькі ён меў сваіх папярэднікаў — Статут 1529 г. (Першы Статут) і Статут 1566 г. (Другі Статут). Абодва яны не былі апубліканы і выкарыстоўваліся ў рукапісным выглядзе.

Статут ВКЛ 1529 г. складаў камісія на чале з канцлерам ВКЛ А. Гаштольдам (некаторыя даследчыкі мяркуюць, што ў складанні і рэдагаванні Статута мог прымаць удзел Ф. Скарына) на аснове кадыфікацыі і сістэматызацыі норм мясцовага звычаёвага права, пастаноў судовых і дзяржаўных устаноў, Судзебніка 1468 г. ("Судзебніка Казіміра"), розных прывілеяў. Статут складаўся з 13 раздзелаў і 244 артыкулаў. Пазней у яго ўнеслі дапаўненні, у выніку колькасць артыкулаў павялічылася да 283. Вядомыя пераклады Статута 1529 г. на лацінскую (1530 г.) і польскую (1532 г.) мовы.

Статут ВКЛ 1566 г. меў асноўнымі крыніцамі агульназемскія і абласныя прывілеі, Судзебнік 1468 г., Статут ВКЛ 1529 г. і некаторыя нормы звычаёвага права; выкарыстаў таксама нормы царкоўнага (і каталіцкага, і праваслаўнага) права. У ім былі спалучаны тэарэтычныя распрацоўкі мясцовага права з практичнай дзейнасцю і тэарэтычнымі асновамі рымскага і заходнега єўрапейскага права. Для падрыхтоўкі Статута ў 1551 г. меркавалася стварыць камісію з 10 чалавек (5 католікаў, 5 праваслаўных), якую, магчыма ў іншым складзе, узначаліў канцлер ВКЛ М. Радзівіл Чорны. У асноўным была захавана структура Статута 1529 г. (367 артыкулаў Статута 1566 г. былі аўяднаныя ў 14 раздзелаў). Статут напісаны на беларускай мове, быў перакладзены на лацінскую і польскую мовы.

Статут ВКЛ 1588 г. گрунтаваўся на нормах Статутаў 1529 і 1566 гг., соймавых пастановах 1566,

1569, 1571, 1573, 1578, 1580 і 1584 гг., прывілеях, пастановах павятовых соймікаў. Ён быў падрыхтаваны на высокім тэарэтычным узроўні кваліфікаванымі правазнаўцамі пад кіраўніцтвам канцлера ВКЛ А. Валовіча, а завершаны і зацверджаны пры спрыянні падканцлера ВКЛ Л. Сапегі. Статут 1588 г. складаецца з 14 раздзелаў, у якіх налічваецца 488 артыкулаў. У плане паліграфічнага афармлення быў выкарыстаны таксама ўзоры выданняў прававога характару, што пабачылі свет у суседній Польшчы і некаторых іншых єўрапейскіх краінах, хаяць, безумоўна, больш заўажным быў уплыў мясцовай кірылічнай рукапіснай традыцыі<sup>27</sup>.

Урэшце быў і адваротны эффект: з'яўленне Статута ВКЛ 1588 г. істотна паўплывала на развіццё прававой і кніжнай культуры ў далейшым, прычым не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі. Так, напрыклад, Статут ВКЛ 1588 г. выкарыстоўваўся пры кадыфікацыі ў канцы XVI ст. прускага права, складанні Саборнага ўладзення 1649 г. у Расіі. У заканадаўстве і судах Польшчы, Латвіі, Эстоніі ён ужывалася як дадатковая крыніца права. Статут 1588 г. быў галоўным пісьмовым зводам дзеючага права на Украіне (у Кіеўскай, Падольскай і Валынскай губернях дзеялічнічаў да 1840 г.).

**Важнай задачай сёння з'яўляеца выяўленне ўсіх захаваных асобнікаў — друкаваных і рукапісных, на старабеларускай мове і перакладных, у дзяржаўных і прыватных зборах Беларусі і замежных краін.** Аналіз захаваных выданняў і рукапісных спісаў Статута ВКЛ зроблены ўдзельнікамі IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў і апублікаваны ў адпаведным зборніку матэрыялаў<sup>28</sup>.

Вядома, што рукапісныя спісы Статута ВКЛ 1529 г. сёння захоўваюцца ў Расіі (Расійская нацыянальная бібліятэка), Польшчы (Нацыянальная бібліятэка ў Варшаве, Курніцкая бібліятэка), Германіі (Бібліятэка сярэдняй школы г. Шульпфоркт). Спісы Статута 1566 г. зберагаюцца ў Расіі (Расійская дзяржаўная бібліятэка, Расійская нацыянальная бібліятэка, Дзяржаўны гістарычны музей), Украіне (Нацыянальная бібліятэка Украіны імя У.І. Вярнадскага), Літвы (Бібліятэка Літоўскай акадэміі навук імя Урублеўскіх), Польшчы (Курніцкая бібліятэка) і інш. У тых жа, а таксама некаторых іншых бібліятэках можна знайсці спісы Трэцяга Статута ВКЛ 1588 г. На вялікі жаль, у зборах нашай краіны рукапісных спісаў Статута амаль не захавалася. Адным з выключэнняў з'яўляеца позні спіс, які датуецца ажно XIX ст. і сёння захоўваецца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі імя Якуба Коласа.

Друкаваныя выданні Статута захаваліся ў большай колькасці. Агулам вядома 66 асобнікаў Статута ВКЛ на старабеларускай мове<sup>29</sup>. Першае выданне, якое выйшла ў 1588 г., налічваецца ў 26 асобніках. Пры гэтым, на вялікі жаль, ніводнага з іх няма ў Беларусі. Большасць захаваных асобнікаў сёння захоўваецца ў дзяржаўных зборах Расіі (Расійскай дзяржаўной бібліятэцы, Расійскай нацыянальнай бібліятэцы,

Бібліятэцы Расійскай акадэміі навук у Санкт-Пецярбургу, Навуковай бібліятэцы Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта і Украіне (у Нацыянальнай бібліятэцы Украіны імя І.Вяндэскага, Львоўскай нацыянальнай навуковай бібліятэцы імя В.Стэфаніка, Адэскай нацыянальнай навуковай бібліятэцы, Нацыянальным музеем у Львове імя А.Шаптыцкага, Навуковай бібліятэцы Львоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.Франка, Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Харкаўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя В.Н.Каразіна). Некаторыя асобнікі выяўлены таксама ў Літве (у Бібліятэцы Віленскага ўніверсітэта, Музеі навукі Віленскага ўніверсітэта), Латвіі (Нацыянальнай бібліятэцы Латвіі), Польшчы (у Нацыянальнай бібліятэцы, Бібліятэках Варшаўскага і Ягелонскага ўніверсітэтів, Курніцкай бібліятэцы, Публічнай бібліятэцы Варшавы), Швецыі (у Бібліятэцы Упсальскага ўніверсітэта).

Прыблізна такая ж сітуацыя назіраецца з другім выданнем, якое пабачыла свет каля 1592—1593 гг. Яно захоўваецца ў дзяржаўных зборах Рэспублікі Украіны, Польшчы. Трэцяе выданне Статута (1600 г.) захавалася ў фондах бібліятэк, музеяў і архіваў Беларусі, Рэспублікі Украіны, Літвы, Польшчы, Германіі, Чэхіі, Вялікабрытаніі, а таксама ў некаторых прыватных зборах. Што тычыцца пазнейшых выданняў Статута ВКЛ на польскай мове, то іх паўназённы ўлік яшчэ чакае свайго часу<sup>30</sup>. Але, безумоўна, ён павінен быць праведзены ў бліжэйшай перспектыве.

Вядома, што да Другой сусветнай вайны ў зборах Дзяржаўнай бібліятэki БССР (сёння — Нацыянальная бібліятэка Беларусі) захоўвалася адно з першых кірылічных выданняў Статута, атрыманае ад вядомага беларускага гісторыка А.Сапунова<sup>31</sup>. Падчас Другой сусветнай вайны гэтае выданне было вывезена за межы Беларусі, але не страчана. Сёння яно захоўваецца ў зборы Беларускай бібліятэki і музея імя Ф.Скарэны ў Лондане. У выніку да нядайняга часу ў дзяржаўных зборах нашай краіны не было ніводнага кірылічнага выдання Статута ВКЛ. Толькі ў 2012 г. дзякуючы намаганням установы культуры і прыватных арганізацый, а таксама беларускай грамадскасці для збораў Музея гісторыі Магілёва было набыта кірылічнае выданне Статута.

**Перспектыўным напрамкам працы з'яўляеца максімальна поўны бібліографічны ўлік усіх асобнікаў Статута, якія захаваліся да наших дзён.** Падобная праца павінна прадугледжваць дэталёвы аналіз кожнага асобніка *de visu* з апісаннем асаблівасцей арыгінала, стану яго захавання, уладальніцкіх ці чытатцікіх пазнак. Часткова гэтае праца ўжо выканана. Найбольш поўны ўлік беларускамоўных выданняў Статута здзейсніў кракаўскі навуковец У.Мякішай, які максімальна падрабязна апісаў кожны з вядомых яму асобнікаў<sup>32</sup>. Некалькі горш сітуацыя выглядае з выданнямі Статута ВКЛ на замежных мовах. Яшчэ адным напрамкам з'яўляеца "віртуальнае збіранне" поўных электронных копій захаваных асобнікаў Статута і іх канцэнтрацыя ў пэўнай паўнатасткавай базе даных. Відавочна, гэтае праца павінна быць рэалізавана.

ная ў кантэксце стварэння Нацыянальнай электроннай бібліятэki Беларусі.

**Апрача друкаваных выданняў вялікую каштоўнасць маюць рукапісныя спісы Статута ВКЛ, якія сведчаць пра пашырэнне "статутнага" права, пра асаблівасці выкарыстання Статута прадстаўнікамі розных станаў і рэгіёнаў краіны, пра моўныя працэсы на нашых землях.**

Яшчэ Статут ВКЛ 1529 г. пашыраўся ў рукапісных спісах, нягледзячы на неаднаразовую просьбу "соймавых станаў" яго надрукаваць. Аднак многія прычыны, у тым ліку адсутнасць на той час у ВКЛ кірылічнай друкарні і неабходнасць унясення істотных паправак у Статут, перашкаджалі яго публікацыі. Першапачатковы спіс Статута 1529 г., зроблены ў Вільні на старабеларускай мове, не дайшоў да нашага часу. Захаваліся чатыры рукапісныя спісы на старабеларускай мове: Фірлееўскі, Замойскі, Дзялянскіх, Слуцкі; два спісы на лацінскай мове: Лайрэнцеўскі, або Пфорцкі, і спіс Пулаўскіх; адзін спіс на польскай мове — Альшэўскі (яшчэ два спісы — Свідзінскі і Вастрабрамскі — загінулі ў 1944 г.). Захаваліся таксама чатыры пазнейшыя спісы, якія датуюцца XIX ст. Упершыню Статут 1529 г. надрукаваны ў 1841 г. у Познані ў "Зборы літоўскіх законуў з 1389 да 1529" (лацінскім шрыфтом), у 1854 г. у Маскве кірыліцай.

Другі Статут ВКЛ 1566 г. таксама распаўсюджваўся толькі ў рукапіснай форме. Літоўскім даследчыкам В.Раўдзелюнасам выяўлена 58 спісаў, з іх 13 на беларускай, 40 на польскай і 5 на лацінскай мове. Упершыню надрукаваны ў 1855 г. у Маскве.

Яшчэ ў большай колькасці спісаў прадстаўлены Статут 1588 г. Хаця ён і быў надрукаваны, далёка не кожны мог сабе набыць такое выданне (вядома, што кошт друкаванага Статута быў даволі высокім). Да таго ж наклад чарговага выдання Статута перыядычна заканчваўся, пра што часам згадвалася ў наступных яго выданнях (напрыклад, у выданнях 1614 і 1619 гг.). Таму для выкарыстання Статут ВКЛ 1588 г. таксама шмат разоў перапісваўся ажно да XIX ст. Першыя яго рукапісныя спісы датуюцца часам прыніцця Статута. Адзін з найбольш ранніх быў зроблены ў 1595 г. у маёнтку Гадуцішкі (захоўваўся ў былой Берлінскай Карабеўскай бібліятэцы). Спісы Трэцяга Статута ВКЛ 1588 г. уключалі таксама ў склад зборнікаў, якія змяшчалі інвентары і іншыя гаспадарчыя матэрыялы (адзін з такіх зборнікаў захоўваецца ў Бібліятэцы Літоўскай акадэміі навук імя Урублеўскіх)<sup>33</sup>.

Некаторыя з рукапісных спісаў абсалютна ўнікальныя. Напрыклад, на выставе "Правобраз еўрапейскай Канстытуцыі" упершыню быў прадэманстраваны спіс Статута ВКЛ 1588 г. у перакладзе на нямецкую мову, які захоўваецца ў адной з найстарэйшых бібліятэк Еўропы — Акадэмічнай бібліятэцы Латвійскага ўніверсітэта. Сам пераклад быў выкананы ў 1632 г., але дадзены рукапіс перапісаны пазней — у 1709 г.<sup>34</sup>. Ён з'яўляеца сведчаннем афіцыйнага выкарыстання беларуска-літоўскай пратаканстытуцыі на землях гітарычных Інфлянтаў і сведчыць пра старажытную культурныя, эка-



намічныя і палітычныя сувязі нашых нароўдай.

Да нашага часу дайшла невялікая частка рука-піснай спадчыны прававога характару, але ёсьць падставы меркаваць, што спісаў Статутаў ВКЛ налічваліся сотні. Толькі адзін рукапісны спіс Статута ВКЛ захаваўся ў Беларусі. Сёння ён захоўваецца ў фондах архіву рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дадзены спіс датуеца канцом XVIII ст.<sup>35</sup>.

**Вартая асобнага разгляду практика перакладу Статута на замежныя мовы, якая, з аднаго боку, сведчыла пра шматмоўнасць інтэлектуальнай культуры ВКЛ, а з іншага боку, падкрэслівала інтэнсіўнасць міжкультурных і міжнародных контактавай краіны, высокі ўзровень яе прававой культуры.** У XVI—XIX стст. Статут быў перакладзены на польскую, лацінскую, рускую, украінскую, нямецкую, французскую мовы і пашираўся па тэрыторыі ўсёй Еўропы.

Вядома, што Л.Сапега з самага пачатку меў намер падрыхтаваць польскі пераклад Статута і выдаць яго. У адным з лістоў ён пісаў: "Новы Статут я ўжо загадаў друкаваць "па-руську"; хацеў бы я яго выдаць па-польску, але калі перакладаць слова ў слова, прытрымліваючыся "рускіх" слоў і выразаў, то выйдзе вельмі нядобра; інакш жа зрабіць не могу, гэта значыць не прытрымлівацца слоў і выразаў, а толькі сэнсу"<sup>36</sup>. Імя аўтара перакладу Статута на польскую мову невядомае.

У 1632 г. з'явіўся нямецкі пераклад Статута, які ўпамінаў у сваіх даследаваннях І.Даніловіч, і захоўваўся ён у бібліятэцы Дэрпткага (Тартускага) універсітэта. На думку І.І.Лапо, ён прызначаўся для той часткі Ліфляндыі, якая ў першай палове XVII ст. належала ВКЛ. Ужо ў наш час рукапіс Статута на нямецкай мове быў адшуканы ў зборах Акадэмічнай бібліятэкі Латвійскага ўніверсітэта ў Рызе. У сярэдзіне XVII ст. быў зроблены рускі пераклад Статута 1588 г.

**Даследчыкамі кніжнай культуры важна працягваць вывучэнне ўладальніцкіх пазнак на захаваных асобніках Статута.** Гэта таксама дазваляе зрабіць пэўныя высновы пра бытаванне кніжнага помніка, яго выкарыстанне, стаўленне да яго з боку прадстаўнікоў розных станаў грамадства. Вялікае паширэнне Статута ў асяроддзі шляхты, мяшчан, духавенства і многіх іншых станаў грамадства ВКЛ тлумачылася практичнымі патрэбамі. Можна казаць, што мала якое іншае беларускае выданне XVI—XVIII стст. карысталася такай папулярнасцю і так актыўна выкарыстоўвалася. Пра гэта сведчаць сярод іншага і шматлікія надпісы на старонках рукапісных спісаў і выданняў Статута, якія дагэтуль даследаваныя недастаткова.

Асобнікі Статута 1588 г. цікавыя не толькі сваім зместам, але і каментарамі, заўвагамі, якія змешчаны побач з артыкуламі. Гэта дадатковая інфармацыя па карыстанні праўнікамі зводамі законаў. Напрыклад, у Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве знаход-

зіцца вельмі незвычайны і нават унікальны ў гэтым плане асобнік. Пры яго камплектаванні да кожнага аркуша быў устаўлены яшчэ адзін чысты для нататак. Так рабіліся пазнейшыя выданні прававой літаратуры. Такую камплектацыю Статута маглі зрабіць толькі па спецыяльнай замове. На вялікі жаль, захаваліся не ўсе старонкі, адсутнічае пачатак. Усе гэтыя старонкі запісаныя каментарамі да кожнага артыкула. Пры напісанні выкарыстаны два колеры чарніла: для тытулаў — чырвоны, для тэксту — карычневы. У нататках змешчаны адсылкі да іншых падобных артыкулаў і соймавых канстытуцый. Каментары рабіў прайнік вельмі высокай кваліфікацыі, які добра ведаў усе артыкулы Статута, пастановы канстытуцый, польскае права. Але ў асобніку не захавалася інфармацыя, якая б паказвала на аўтарства гэтых каментараў<sup>37</sup>.

Сёння па ўладальніцкіх пазнаках добра вядома, што друкаваныя і рукапісныя асобнікі Статута найбольш актыўна выкарыстоўваліся ў XVI—XIX стст. на землях Беларусі, Літвы і Украіны, у меншай ступені — у Польшчы і Расіі. Яны зберагаліся як у бібліятэках буйных манаstryоў (Жыровіцкага, Пінскага Богаяўленскага, Віленскага Траецкага, Мілецкага і інш.), навучальных установ (Віленскага ўніверсітэта, Слуцкай езуіцкай калегії), дзяржаўных структур (канцылярыі падстолія віцебскага і старасты смаленскага, Маскоўскага галоўнага архіва міністэрства замежных спраў Расійскай Імперыі), іншых арганізацый (Маскоўскай сінадальной друкарні, Дзяржайнаага Эрмітажа, шматлікіх судовых установ, велікакняжацкай і іншых канцылярий), буйных магнатаў (Сапегаў, Радзівілаў, Замойскіх, Залускіх, Трызнаў, Чапскіх, Шэметаў і інш.), шляхцічаў і дваран (А.Бельскага, Я.Журакоўскага, Л.Кіркілы, І.Лысакоўскага, К.М.Паца, І.Поляка, В.Савіча, Г.Сакалінскага, С.Сулімы, Г.Чарчыцкага), святароў (І.Ячынскага), пісараў і адвакатаў (С.Манкевіча, В.Усовіча), пісьменнікаў і грамадскіх дзеячаў (С.Мядзведзева), даследчыкаў (К.Яблонскіса) і інш.<sup>38</sup> У XIX—XX стст., пасля забароны на выкарыстанне Статута на землях колішняга ВКЛ большасць гэтых асобнікаў разышлася па бібліятэках, архівах і музеях замежных краін.

**Асобная ўвага павінна быць таксама звернута на тое, разам з якім іншымі выданнямі перапляталіся ў агульны канвалют выданні Статута.** Гэта можа даць дадатковую інфармацыю пра характар выкарыстання Статута, пра неабходнасць паралельнага выкарыстання яго з іншымі прававымі актамі, гісторычнымі хронікамі, нават літаратурнымі творамі.

Напрыклад, Альшэўскі спіс Статута 1529 г. уключае таксама пашираную рэдакцыю "Хронікі Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага", юрыдычныя акты 1530—1560-х гг. і іншыя матэрыялы. Значная колькасць друкаваных выданняў таксама суправаджалася выданнямі "Трыбунала абывацелям Вялікага Княства Літоўскага", "Канстытуцый" вальных соймаў Рэчы Паспалітай і іншымі выданнямі. Так, у польскамоўным асобніку Статута 1614 г. са збораў Расійскага дзяржайнаага архіва старажытных актаў у канцы



ўплеценага "Трыбунала..." 1586 г. унесена кароткая гістарычна хроніка, якая ахоплівае шэраг памятных падзей 1535—1645.

Тое ж можна праілюстраваць на шматлікіх выданнях Статута ВКЛ з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі — многія з іх знаходзяцца ў канвалютах з іншымі выданнямі. Напрыклад, найранейшае выданне 1619 г. пераплецена разам з "Трыбуналам..." 1614 г. І бачна, што ў такім супольным выглядзе яны дуўгі час сіснавалі.

**Недастаткова даследаваным застаецца ма-  
стацкае аздабленне выданняў Статута ВКЛ.** А між тым яно вартае асобнай увагі. Так, тытульныя аркушы ўжо першых кірылічных выданняў Статута (1588, 1592/93, 1600) маюць прыгожае графічнае аздабленне. Як лічыцца, адмыслова для друкавання Статута былі выкананы некаторыя гравіравальныя дошкі<sup>39</sup>.

У верхній частцы тытульнага аркуша разам з дэкаратыўным раслінным абрамленнем выгравіраваны вяззю загаловак кнігі — "Статут Велікого Князства Літоўскага". Галоўнай дамінантай тытульнага аркуша з'яўляецца дзяржаўны герб ВКЛ "Пагоня", змешчаны ў атачэнні гірлянды з лісця. Знешнім выглядам тытульны аркуш Статута нагадвае тытул больш ранняга (1586 г.) выдання Мамонічаў — "Трыбунала абываце-лям Вялікага Княства Літоўскага", дзе таксама загаловак кнігі заключаны ў лісцевую гірлянду. Аднак тытульны аркуш Статутаў мае больш гарманічную ма-  
стацка-графічную кампазіцыю.

На адваротным баку тытульнага аркуша першых выданняў Статута надрукавана гравюра на ўсю стронку — паясны партрэт караля польскага і вялікага князя літоўскага Жыгімонта III Вазы. Пры гэтым трэба адзначыць, што ў розных выданнях дадзены партрэт выглядаў па-разнаму: ён гравіраваўся з розных дошак. Адным з найбольш заўважных мастацка-дэкаратыўных элементаў гэтых выданняў Статута з'яўляецца гравюра з выявай герба Л. Сапегі. Раздзелы Статута вылучаны буйнейшым радковым шыфтом і калонтытуламі, артыкулы — шыфтом і загалоўкамі.

Аздоба першага выдання Статута, акрамя вялікіх гравюр, уключае адну застаўку (з выявай вазы ў цэнтры) у пачатку прысвячэння Жыгімонту III Вазе. Гэта новая кілаграфія, верагодна, створана паводле ўзору застаўкі, якую можна бачыць у выданнях кра-каўскага друкарства Лазара Андрысовіча<sup>40</sup>. У першым выданні ў канцы кнігі выкарыстаныя таксама канцоўкі ў выглядзе разгорнутай кветкі і дзве прамавугольныя застаўкі як падвойная канцоўка ў канцы зместу. Аналагічныя застаўкі ёсць у Астрожскай Бібліі 1581 г.<sup>41</sup>. У другім варыянце першага выдання ў канцы рэестра надрукавана адна канцоўка. Арнамент застаўкі — раслінны, канцовак — раслінна-геаметрычны. З сямі дошак надрукавана сем вялікіх ініцыялаў. Загалоўак усёй кнігі і першага раздзела выкананы вяззю. У канцы раздзелаў 6—13 выкарыстаны літы наборны арнамент у выглядзе крыжоў, квадрацікаў, галінак, стручкоў. Падобныя дробныя аздобы сустракаюцца

пасля загалоўкаў раздзелаў.

У другім і трэцім выданнях Статута ў арнамент унесены некаторыя змены: выкарыстаны новыя канцоўкі (5 адбітак з 3 дошак), наборны ўпрыгожанні ў выглядзе аднагаловых арлоў (ненумараваны аркуш 40). Трэцяе выданне адрозніваецца ад папярэдніх неаднаразовымяі адбіткамі плеценай канцоўкі з дэфектам справа. Найчасцей даследчыкі адрозніваюць выданні па аздобе герба "Пагоня". Калі ў першым выданні герб акружаны вянком і ўвенчаны страусавым пер'ем, то ў другім у якасці навершша выкарыстана карона, а вершнік намаляваны з "белай" шабляй. У трэцім выданні Статута верхавіна з каронай заменена іншай, больш грубай работы, а вершнік трymае ўжо "чорную" шаблю<sup>42</sup>.

Дадатковое візуальнае ўражанне стварае выкарыстанне разнастайных шыфтоў. Напрыклад, у даволі кароткім тэксле прывілея, дадзенага падканцлеру ВКЛ Л. Сапегу Жыгімонту III Вазам на права выдання Статута на польскай і "рускай" (старабеларускай) мовах выкарыстана адразу шэсць шыфтоў, а таксама ініцыялы ў рамцы. У кнізе ёсць асноўны курсіўны шыфт, які ўтварае ўражанне рукапіснага тэксту. Гэты шыфт у 1582 г. быў адліты для друкарні Мамонічаў Грынем Івановічам, падмасцер'ем Івана Фёдарава<sup>43</sup>. Значна радзей для загалоўкаў у Статутце выкарыстоўваўся паўустаў з рысамі курсіўнага пісма. Двухколерны друк ужыты для вылучэння асобных радкоў на тытульным аркушу ўсіх трох выданняў.

Гравюры, змешчаныя ў розных выданнях Статута ВКЛ, адрозніваюцца між сабою і з'яўляюцца важным фактам ідэнтыфікацыі гэтых выданняў. Напрыклад, на тытульным аркушы другога выдання Статута герб ВКЛ змешчаны пад каронай, а не пад пер'ям, як у першым выданні. Партрэт Жыгімонта III Вазы ў другім выданні адлюстроўвае яго больш маладым, чым аналагічны партрэт у трэцім выданні. Польскамоўныя выданні з друкарні Л. Мамоніча адрознівае выкарыстанне гатычных шыфтоў, іншага арнаменту, новых свецкіх ілюстрацый-гравюраў (пасяджэнне сойма, радаводнае дрэва). У выданні 1648 г. тэкст аздоблены гравюрамі з выявай Уладзіслава IV, фамільных гербай Радзівілаў і Сапег (гравёры В. Гондзіус і І. Лампе).

Мастацкае аздабленне Статутаў ВКЛ адлюстравала харэктэрныя рысы многіх вялікіх стыляў і культурных эпох еўрапейскага мастацтва. У выданнях на беларускай мове канца XVI ст. можна назіраць рэнесансныя рысы: у кампаноўцы старонкі, гармоніі шыфтоў, сціласці ці адсутнасці дробных дэкаратыўных элементаў і выкарыстанні вялікіх гравюр. Гатычныя рысы відавочныя ў польскамоўных выданнях Статута з друкарні Л. Мамоніча першай чвэрці XVII ст.: шыфты, застаўкі, канцоўкі, афармленне тытульнага аркуша і інш. Барочная пышнасць, якая заўважалася ўжо і ў выданнях Л. Мамоніча, асабліва ярка прадстаўленая ў мастацкім аздабленні выданняў Статута другой паловы XVII — першай паловы XVIII ст. Класіцыстычныя строгасць і стройнасць, лаканічнасць мастацкага аздаблення відавочныя ў выданнях канца



XVIII — пачатку XIX ст. Урэшце як уплыў рамантых настрояў у грамадстве XIX ст., узрастання інтарэсу да ўласнага мінулага можна ўспрымаць перавыданне Статута ў 1854 г., ужо пасля спынення яго дзеяння, Імператарскім Маскоўскім таварыствам гісторыі і старажытнасцей расійскіх, прычым на мове арыгіналу — старабеларускай. У той жа час мастацкае афармленне выдання ў Статута ВКЛ аказала істотны ўплыў на развіццё мастацтва кнігі свайго часу.


**Надзвычай важнай, але амаль немагчымай для рэалізацыі з'яўляецца задача фізічна сабраць розныя асобнікі Статута і прадставіць іх шырокай грамадскасці.** Гэта магло бы дазволіць візуальну ўспрыняць і зразумець доўгі шлях функцыянування Статута ВКЛ. На сёння яна часткова можа быць рэалізавана ў арганізацыі часовых выстаў, на якіх малгі б дэманстравацца кніжныя помнікі з розных збораў і калекцый нашай краіны і замежжа.

Гэтая ідэя была рэалізаваная пры арганізацыі выставы "Вялікі Статут Вялікага Княства", якая была адкрыта ў межах IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў. У экспазіцыі, створанай на аснове фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і Музея гісторыі Магілёва, былі прадстаўлены фактычна ўсе выданні Статута ВКЛ, якія захоўваюцца ў нашай краіне.

Гэтая ідэя атрымала працяг пры арганізацыі выставы "Шлях да Канстытуцыі", што праходзіла ў Му-

зеі кнігі ў сакавіку — красавіку 2019 г. і на якой былі паказаны ўсе канстытуцыйныя акты ў гісторыі нашага народа за апошнія 500 гадоў. Выставка была прымеркаваная да 490-годдзя Першага Статута ВКЛ, 100-годдзя Канстытуцыі Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі і 25-годдзя Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Экспазіцыя складалася з унікальных рукапісных і старадрукаваных помнікаў права, а таксама выданняў XIX—XXI стст. Значная частка была прысвечаная Статуту ВКЛ: былі прадстаўлены арыгіналы і факсіміле розных спісаў і асобнікаў Статута ў 1529, 1566 і 1588 гг., у якіх упершыню зафіксаваны нормы канстытуцыйнага права. Сярод іншага на выставе можна было пабачыць Канстытуцыю Рэчы Паспалітай 3 мая 1791 г., усе Канстытуцыі Савецкай Беларусі (у тым ліку першую 1919 г. і чатырохмоўную Канстытуцыю БССР 1927 г.). Пачэснае месца заняла Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. у першапачатковым выглядзе і з улікам пазнейшых змен і дагуленняў.

Урэшце апошняя падобная выставка пад назвай "Правобраз еўрапейскай Канстытуцыі" адкрылася зусім нядайна — 16 сакавіка 2020 г. Галоўнай ідэяй дадзенага выставачнага праекту з'яўляецца імкненне паказаць Статут ВКЛ не толькі як нацыянальны канстытуцыйны акт, але як правобраз еўрапейскай Канстытуцыі, пабудаванай на прынцыпах дэмакратыі,



Афіцыйнае выданне перакладу Статута ВКЛ ў Расійскай Імперыі (Санкт-Пецярбург, 1811).  
Асобнік Нацыянальнай бібліятэкі Польшчы.



роўнасці, справядлівасці, вяршэнства права. Арганізатары імкнуща паказаць Беларусь як краіну з багатай прававой і кніжнай культурай, якая была прыкладам для пераймання, мела вялікі ўплыў на культуратворчыя працэсы ў іншых краінах. З гэтай мэтай на выставе дэманструюцца розныя выданні і пераклады Статута ВКЛ на іншыя мовы, створаныя за ўесь час афіцыйнага выкарыстання гэтага документа.

**Патрабуе асэнсавання пытанне ўключэння** **вобразу Статута ВКЛ у грамадскія працэсы сучаснай Беларусі: адкукацыйны працэс, мастацкую літаратуру, выяўленчае мастацтва і інш.** Праз гэта адбываецца актуалізацыя старажытнага помніка і яго рэвіталізацыя — вяртанне да жыцця ў новых формах, прыдатных да задач новага часу. Мы можам бачыць, як шырокі інтэграваны вобраз Статута ВКЛ у беларускую літаратуру яшчэ з часоў В.Дуніна-Мартынкевіча і да нашых дзён.

Бяцспрэчна, Статут ВКЛ сёння ўжо не выконвае тая функцыі, для якіх ён ствараўся першапачаткова. Цяпер ён з'яўляецца сімвалам і яскравым вобразам, надзеленым рознымі сэнсамі. Статут ВКЛ успрымаецца беларусамі як сведчанне высокага ўзору развіцця прававой і палітычнай культуры нашых продкаў, як сімвал дамінуючага статусу беларускай мовы ў ВКЛ і абрэгаванне прэтэнзій на спадчыну гэтай дзяржавы, як прыклад верацярпімасці і демакратыі, а самае важнае — як падстава для гонару і станоўчай ацэнкі патэнцыялу айчыннай культуры.

Статут ВКЛ — надзвычай каштоўны помнік айчыннай кніжнай культуры. Ён не толькі аказаў вялікі ўплыў на развіццё прававой думкі Беларусі і ўсяго ўсходнеўрапейскага рэгіёну, стварыў спрыяльныя ўмовы для развіцця беларускай дзяржавы, стаў важным дасягненнем у працэсе развіцця беларускай пісьмовай мовы, але таксама істотна паўплываў на развіццё беларускай кніжнай традыцыі. Можна ўпэўнена сцвярджаць, што наша старажытная пратаканстытуцыя была перанятая і выкарыстаная многімі іншымі народамі пры фарміраванні прававой сістэмы розных краін. З гэтай мэтай яна перакладалася на замежныя мовы, на якіх таксама мела афіцыйнае выкарыстанне. Фактычна яна стала правобразам еўрапейскай Канстытуцыі, пабудаванай на прынцыпах дэмакратыі, роўнасці, справядлівасці, вяршэнства права.

<sup>1</sup> Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Мінск, 2000; Юхо Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права. Мінск, 1991; Юхо Я. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. і еўрапейскае заканадаўства // Беларусь паміж Усходам і Захадам: проблемы міжнац., міжрэліг. і міжкультур. узаемадзеяння, дыялог і сінтэзу: матэрыялы II Міжнар. кангр. беларусістаў, Мінск, май 1995 г. Ч. 2. Мінск, 1997. С. 21—24; Юхо Я.А. Статуты Вялікага княства Літоўскага // Польмія. 1966. № 11. С. 125—137.

<sup>2</sup> Довнар Т.И. Выдающийся европейский памятник права XVI ст. // Право и демократия: сборник научных трудов. 2013. Вып. 24. С. 15—27; Довнар Т., Міхневіч А. Развіццё судова-працэсуальных адносін у Статуте 1588 года: (да 430-годдзя прынцыя) // Судовы веснік. 2018.

№ 3. С. 61—65; Доўнар Т.І. Самы дасканалы звод законаў Вялікага Княства Літоўскага // Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання: зб. навук. артыкулаў па матэрыялах канф., Мінск, 19—20 кастрычніка 2018 г. Мінск, 2018. С. 3—11; Доўнар Т. Фарміраванне права Вялікага Княства Літоўскага (XV—XVI) // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. № 4. С. 21—31.

<sup>3</sup> Кніга Беларусі (1517—1917) = Книга Белоруссии (1517—1917): зводны каталог. Мінск, 1986.

<sup>4</sup> Радаман А.А. Сістэмазыя права ВКЛ і пытанне паправы Трэцяга статута ВКЛ на сойміках Новагародскага ваяводства ў 1587—1632 гг. // Журнал Белоруского государственного университета. История. 2018. № 2. С. 21—31.

<sup>5</sup> Падалінскі У.А. Партыкулярызм vs уніфікацыя: распрацоўка і прыніцце Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. // Журнал Белорусского государственного университета. История. 2018. № 2. С. 10—20.

<sup>6</sup> Голубева Л.Л. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. — помнік прававой культуры і юрыдычнай думкі беларускага народа // Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", Мінск, 18—19 красавіка 2013 г. Мінск, 2013. С. 96—101.

<sup>7</sup> Праневіч Г.М. Берасце і Літоўскі Статут 1588 г.: нараджэнне маніфеста свабоды // Берасцейскія кнігазборы: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання", Брэст, 30—31 кастрычніка 2008 г. Брэст, 2010. С. 444—457; Праневіч Г.М. Леў Сапега і Берасце: нараджэнне Літоўскага Статута 1588 года // Веснік Брасціцкага ўніверсітэта. Серыя філалагічных навук. 2009. № 2. С. 43—51.

<sup>8</sup> Галубовіч В. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. і соймавае заканадаўства Рэчы Паспалітай у другой чвэрці XVII ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2019. № 7. С. 16—20.

<sup>9</sup> Лазутка С. Лев Сапега и Третий Литовский Статут // Леў Сапега (1557—1633 гг.) і яго час: зборнік навуковых артыкулаў. Гродна, 2007. С. 79—85; Lazutka S. Lietuvos statutai, ju kurejai ir epocha. Kaunas, 1994.

<sup>10</sup> Мякишев В. Кириллические издания Литовского Статута 1588 года. Kraków, 2014; Мякишев В. Язык Литовского Статута 1588 года. Kraków, 2008.

<sup>11</sup> Бардах Ю. К вопросу об утверждении Литовского Статута 1588 г. // Славяне в эпоху феодализма: к 100-летию В.И. Пичеты: сб. ст. Москва, 1978. С. 199—205; Бардах Ю. Литовские Статуты — памятники права периода Возрождения // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: сб. ст. Москва, 1976. С. 71—93; Bardach J. Statuty litewskie a prawo rzymskie. Warszawa, 1999.

<sup>12</sup> Vansevičius S. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybiniai-teisinių institutai: pagal 1529, 1566 ir 1588 m. Lietuvos Statutus. Vilnius, 1981.

<sup>13</sup> Лаппо И. К вопросу об утверждении Литовского Статута 1588 года. [Юрьев, 1914?]; Лаппо И.И. Литовский Статут в московском переводе-редакции. Юрьев, 1916.

<sup>14</sup> Леонтович Ф.И. Спорные вопросы по истории русско-литовского права. Санкт-Петербург, 1893.

<sup>15</sup> Малиновский И. Учение о преступлении по Литовскому статуту. Киев, 1894.

<sup>16</sup> Пташицкий С.Л. К истории литовского права после третьего статута. Санкт-Петербург, 1893; Ptaszycki S. Nieco o Trzecim Statucie Litewskim i normach prawnych po nim na Litwie. Lwow, 1925.

<sup>17</sup> Доўнар Т.І. Канстытуцыйная накіраванасць Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. // Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", Мінск, 18—19 красавіка 2013 г. Мінск, 2013. С. 90—96; Мікалашевіч П.П. Первы Конституцыйны акт в істории Беларусі: 420 лет Статуту Великого княжества Литовского // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. Минск, 2009. Вып. 4. С. 48—64; Місаревич В.Н. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. как основа для формирования и развития конституционного права (исторический аспект) // Конституционно-правовое регулирование общественных отношений в Республике Беларусь и других европейских государствах: сб. науч. ст. Гродно, 2011. С. 63—66.

<sup>18</sup> Зернова А.С. Типография Мамоничей в Вильне (XVII век) // Книга. Исследования и материалы. Сб. 1. Москва, 1959. С. 190.

<sup>19</sup> Галенчанка Г.Я. Паліграфічныя асаблівасці Статута // Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588: тэксты, давед., камент. Мінск, 1989. С. 510.

<sup>20</sup> 400 лет русского книгопечатания, 1564—1964: [в 2 т.]. Т. 1. Москва, 1964. С. 105.

<sup>21</sup> Пташицкий С.Л. К вопросу об изданиях и комментарии Литовского статута: историко-библиографическая справка. Санкт-Петербург, 1893 г. С. 16.

<sup>22</sup> Кніга Беларусі (1517—1917) = Книга Белоруссии (1517—1917) : зводны каталог. С. 65—66, 69, 72.

<sup>23</sup> Сліж Н. Асобнікі Статута 1588 г. як дадатковыя крыніцы права // Другі міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Т. 2. Каўнас, 2013. С. 45.

<sup>24</sup> Пташицкий С.Л. К вопросу об изданиях и комментарии Литовского статута... С. 20.

<sup>25</sup> Сліж Н. Асобнікі Статута 1588 г. як дадатковыя крыніцы права. С. 46.

<sup>26</sup> Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментары. Мінск, 1989.

<sup>27</sup> Шматаў В.Ф. Маастацкае афармленне Статута // Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588: тэксты, давед., камент. С. 501—502.

<sup>28</sup> Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", Мінск, 18—19 красавіка 2013 г. Мінск, 2013.

<sup>29</sup> Мякишев В. Кириллические издания Литовского Статута 1588 года. Kraków, 2014. С. 220—306.

<sup>30</sup> Суша А.А. Выданні Статута Вялікага княства Літоўскага ў беларускіх і замежных зборах // Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання: зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах канферэнцыі, [Мінск, 19—20 кастрычніка 2018 г.]. Мінск, 2018. С. 66—69.

<sup>31</sup> Захараўа Т.М. Кнігазбор А.П. Сапунова ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: да гісторыі камплектавання (20-я гг. XX ст.) // Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", Мінск, 18—19 красавіка 2013 г. Мінск, 2013. С. 36—38.

<sup>32</sup> Мякишев В. Кириллические издания Литовского Статута 1588 года. Kraków, 2014.

<sup>33</sup> Цітавец А.І. Скарбы нашай спадчыны — вядомыя і невядомыя // Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі"... С. 42.

<sup>34</sup> Дзярнавіч А. Статут у Інфлянтах: асобнікі Статута ВКЛ 1588 г. у рыжскіх зборах ("рускі" і нямецкі) // Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура: зб. нав. арт. У 2 ч. Ч. 2. Мінск, 2017. С. 321.

<sup>35</sup> Цітавец А.І. Невядомы спіс Трэцяга статута Вялікага Княства Літоўскага // Здабыткі: дакументальная помнікі на Беларусі. Вып. 12. Мінск, 2010. С. 6—13.

<sup>36</sup> Пташицкий С.Л. К вопросу об изданиях и комментарии Литовского статута... С. 15.

<sup>37</sup> Сліж Н. Асобнікі Статута 1588 г. як дадатковыя крыніцы права. С. 46.

<sup>38</sup> Галенчанка Г.Я. Уладальніцкія і чытацкія надпісы на выданнях Статута // Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588: тэксты, давед., камент. С. 538.

<sup>39</sup> Зернова А.С. Типография Мамоничей в Вильне (XVII век). С. 189.

<sup>40</sup> Там жа. С. 190.

<sup>41</sup> Галенчанка Г.Я. Паліграфічныя асаблівасці Статута // Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588: тэксты, давед., камент. С. 510.


<sup>42</sup> Издания кириллической печати XV—XVI вв. (1491—1600 г.): кат. книг из собр. ГПБ. Санкт-Петербург, 1993. С. 198—199, 221—231.

<sup>43</sup> Вознесенский А.В. Петр Тимофеев Мстиславец и его издания // Национальная библиотека. 2018. № 2 (12). С. 38; Зернова А.С. Типография Мамоничей в Вильне (XVII век). С. 180.


**Выставка "Правобраз еўрапейскай Канстытуцыі" будзе працаваць у Музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі да 19 красавіка 2020 года.**




## “Пераасэнсаванне Статута ВКЛ у кантэксце кніжнай культуры Беларусі” (да матэрыялу Алеся Сушы)




Статут ВКЛ 1529 г.  
Кодэкс Гаштольда (Замойскі).  
Асобнік Нацыянальнай бібліятэкі Польшчы.




Статут ВКЛ 1529 г.  
Спіс каля 1538 г. на лацінскай мове.  
Асобнік Курніцкай бібліятэкі (Польшча).



Статут ВКЛ 1566 г.  
Спіс Бібліятэкі ардынацыі Замойскіх.  
Асобнік Нацыянальнай бібліятэкі Польшчы.




Знакаміты верш Яна Казіміра Пашкевіча  
“Полша квітнет лаўною,  
Літва квітнет русчызною...”,  
запісаны на старонках Слуцкага спісу  
Статута ВКЛ 1529 г.  
Асобнік Расійскай нацыянальнай бібліятэкі.



Партрэты Жыгімента Вазы з розных віленскіх выданняў Статута ВКЛ:  
каля 1600 г. (Нацыянальная бібліятэка Літвы імя М.Мажвідаса),

1619 г. (Нацыянальная бібліятэка Беларусі),

1619 г. узноўлены ўручную замест страчанага друкаванага  
(Нацыянальная бібліятэка Польшчы)..



Старонка са Статута ВКЛ 1588 г.  
трэцяга выдання (Вільня, каля 1600 г.).  
Асобнік Музея гісторыі горада Магілёва.



Выява генеалагічнага дрэва  
ў польскамоўным выданні Статута ВКЛ  
(Вільня, 1619 г.).  
Асобнік Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.



O Personie Naszey Hospodarskiej.


ARTYKUL

W sprawie Chwarcie Wielkiego Księstwa Litewskiego, tymie-



Афармленне заставак у выданнях Статута ВКЛ 1648, 1744 і 1786 гг.

Асобнік Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.





Апошніе афіцыйнае выданне  
Статута ВКЛ да яго забароны  
ў Расійскай Імперыі (Вільня, 1819).  
Асобнік Нацыянальнай  
бібліятэкі Беларусі.

Адзін з першых рукапісных спіаў  
Статута ВКЛ 1588 г.,  
выкананы ў Гадуцішках  
на Ашмяншчыне ў 1595 г.  
на старабеларускай мове  
лацінскім шрыфтам.  
Асобнік Ягелонскай  
бібліятэкі (Польшча).




O WOLNOŚCIACH SZLACHECKICH, Y ROZMNOŻENIU  
WIELKIEGO XIĘSTWA LITĘWSKIEGO.

ARTYKUL




Рукапісны пераклад  
Статута ВКЛ на нямецкую мову,  
выкананы для Інфлянтаў у 1632 г.  
Спіс 1709 г.

Асобнік Акадэмічнай  
бібліятэкі Латвійскага ўніверсітэта.



Раздел “Омылки, которые трафиляся в друку”  
наводле першага выдання Статута ВКЛ 1588 г.  
Асобнік Нацыянальнай бібліятэкі Латвії.



Шматлікія рукапісныя пазнакі на старонках,  
далучаных да выдання Статута ВКЛ (Вільня, 1619).  
Асобнік Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.